

У міжчалавечых адносінах *нэутралітэт* тычыцца дзеяньняў, а ня думак. У думках мы заўсёды на чыім-небудзь баку. Дзейнае неўмяшанье ў чые-небудзь справы, барацьбу або спрэчкі не заўсёды бывае дадатным і мае шэраг адценіньяў. Яно можа быць выявай дальнабачнасьці, такту, бесстароннасьці, памяркоўнасьці ў ацэнках, але таксама выгодніцтва, халоднага разыліку, абыякавасці да чыёй-небудзь крыўды або відавочнага зла. Адсюль прымайкі „мая хата з краю — я нічога ня знаю“, „гэта мне ані баліць, ані съярбіць“.

Неўмяшанье ў чужыя справы можа быць спрыгынена і маладушнай, ба-язылівай перастрахоўкай, каб не зрабіць памылковага выбару, не пацярпець, стаўши на пройгрышным баку. Аб гэтым у Святым Пісаныні гаворыцца: „Дзеля таго, што ты цёплы, а не съцюдзёны ані гарачы, Я выкіну цябе із вуснаў Maix“ (Адкр. 3, 16).

*Нэутралітэт* добры толькі да пэўнай меры. Калі аднак сітуацыя гэтага патрабуе, трэба выразна акрэсліцца і стаць на нейкім баку.

## Нябожчык

### Юрась Бушлякоў

*Нябожчык* — той, хто ўжо ня мае сваёй долі на гэтым съвеце. *Нябожчык* ідзе ад праславянскага \*ne-bogъ, дзе гэта другая частка \*bogъ азначае долю. Словы, аналагічныя нашаму *нябожчыку*, маюць заходнія славяне, а таксама ўкраінцы. Але беларускі *нябожчык* — гэта ня толькі памерлы, на нашай моўнай глебе раззвілося ў *нябожчыка* шчэ адно значэніне — нейкае запрапалае некуды рэчы. *Тапор мой* ужо *нябожчык* — значыць, загубіўся і, як той памерлы, ня мае сваёй долі на гэтым съвеце. Як герой прозы Аляксея Кулакоўскага — *нябожчык* Іван — усё жыцьцё марыў ён пра шчасьце, ды не дачакаўся, памёр, небарака. *Нябожчыкі* ў нас усе добрыя. Праўда народная съцвяджае, што пра *нябожчыкаў* ня трэба гаварыць благога. Па *нябожчыках* у нас галосяць — і з галашэннія, якое спрыгыніў *нябожчык*, неўспадзеўкі бачыш, як расхінаецца беларуская душа і вылівае беларускія слова. У савецкую нерэлігійную пару ў нашым *нябожчыку* па-ранейшаму, як 100, і 200, і болей год назад, чуўся Бог. І кожнага разу *нябожчык* прыносіў з сабою прысутнасць Бога. Пад канец стагодзьдзя апошнюю *нябожчыку* каву дарогу ўсё часцей ізноў, як і было здавён на хаўтурах, ачольвае крыж. З крыжом і ў *Божай* прысутнасці беларусы праводзяць на новую долю таго, хто пакінуў наш съвет.

## Нядзеля

### Валянцін Акудовіч

У Бібліі сказана: „І завершыў Бог да сёмага дня справы Свае, якія Ён рабіў. І адпачывалі ў дзень сёмы ад усіх справаў Сваіх, якія рабіў“ (Быц. 2, 2). А паколькі чалавек створаны паводле образу і падобенства Божага, то ў сёмы дзень тыдня людзі таксама адпачываюць. Іншымі словамі, нічога „нія дзела-юць“. Адсюль і „нядзеля“.

Адпачывае Бог. Адпачывае чалавек. Але нехта ж мусіць рупіцца пра тварэнне быцьця ў *нядзелю*... Імя гэтага рупліўцы дакладна назваў Фрыдрых